

Адрес рэдакцыі й адміністрації  
Мінск, Петрапаўлаўская,  
пры Госбібліа

Буднікі жыцця фінансавай та  
коштам баку збору. Не прынесьте  
всёе думаніе па збору

ДРУГІ ГОД ВЫДАННЫЙ

№ 248 (358) Субота 5-га лістапада

# САВЕЦКАЯ ВЕЛАРУСЬ

Ізданьне УСЕБЕЛАРУСКАГА ВЫКАНАЎЧАГА КАМІТУСУ САВЕТАУ.

## Укоўвацелі пашні і перавыбары власных саветау.

На ўсій Беларусі пачынаецца паласа перавыбараў власных і сельскіх саветаў.

Для савецкай улады, для сялянства гатоў цытальніе надзвычайна вялікай каштоўнасці. Ад съядомых, добра-сүненых і ўважных адносін да перавыбараў з усіх бязлітасцю і адхіленіем ад кіраўніцтва власнымі і сельскімі саветамі ёсць такія асобы, якія прыносяць толькі адну школу вёсцы. Ссыць такая прыказка: "Успутнікі дурак атасней ворага".

Роля і значнасць власных выкананій камітатаў падкресціла сяляніцца.

Гэта ўжо не проста выкананій камітат, ад цэнтральных павятовых улад і вайсковых арганізацій.

Гэта ўжо ў значайнай ступені ініцыятаў, ад энергіі якіх залежыць увесь посьпех нашага будаўніцтва пры ўмовах новай эканамічнай палітыкі.

Вось чаму да выбараў сялянства павінна аднесціся з вялікай і пільнай асцярожнасцю, з вялікай узагай.

Раней усаго, пэўныя, сялянства павінна будзе падвесці вынікі працы сваіх ранейшых прадстаўніцтваў, асаніць іх працу і здольнасці.

І тут прыдзецца спакацца з самымі пільнымі і сучаснымі пытанынем з укрывацельствам пашні ад харчовага падатку і з яго вінавайцамі.

Мы трываемся таго погляду, што галоўным вінавайцам у гэтай справе з'яўляюцца не адзінныя сяляне, а іх кіраўніцтвы власных і сельскіх саветаў.

Іх расхлебанасцю, іх непадбухторываннем, іх падставам і іншымі спрэвамі на тры чверці тлумачыцца вялікае ўкрывацельства пашні. Толькі на іх павінна зваліца віна за зъмяншэнне пашні і за тых, якія пытаваць пашні, якія пытаваць перажыць укрывацельцам. Толькі яны вінаваты, што чыннасць Савецкага Уладу часамі праламывалася на ўсіх практыках, як у крывым люстэрку. Гэта ж у шмат якіх мясох укрывацелі з на-смешкай адносяліся да сумле-

ных працаўнікоў, лічачы іх дуриямі за сумленныя адносіны да Савецкага Уладу. Прых перавыбараў з усіх бязлітасцю і адхіленіем ад кіраўніцтва власнымі і сельскімі саветамі ёсць такія асобы, якія прыносяць толькі адну школу вёсцы. Ссыць такая прыказка: "Успутнікі дурак атасней ворага".

Другая прыказка — "Шыла ў мяшку не затаіш", так сама падходзе.

Рана ці позна ўкрывацелі будуть разъвічаны і адхілены ад працы, а мы быць нават перададзены суду. Лепш зрабіць гэта раней. Лепш няхай самі сяляне выкінуць іх з власных саветаў і заменіць съядомымі, щырмі працаўнікамі.

Кім жа заменіць выкінутых, адхіленых?

Мы ўжо адзначалі раней, што вёска ў цыперашні час напоўнялася большымі лікамі новых, каштоўных працаўнікоў.

Гэта дэмабілізація чырвонаармейцаў.

Сярод іх знойдзецца патрабоны лік дыстыцынаваных, разывітых, знавальных з савецкім будаўніцтвам.

Яны абаранілі савецкую Уладу — няхай жа цяпер так сама паспешша будуюць яе, як паспешна баранілі.

Пасля, патрабна прынягнучы у саветы і выкананій камітеты настайнікаў, якія да цыперашніага часу займатіся толькі сваій школай. Шмат іх ужо працуюць у власных выкананічных камітатах. Патрабна пасяць у саветы і выкананій камітеты настайнікі. Няхай запраўды вучыць на толькі сялянскіх дзяцей, але і адстаўных сялян, няхай дзіламагае наладзіць Савецкі апарат, за-манаваць яго.

Людзі знойдзецца на вёсцы. Тоэба толькі ўважна і сур'ёзна, якіх мясох укрывацелі з на-смешкай адносяліся да сумле-

## Эканамічная канфэрэнцыя Балтыцкіх дзяржаў і Ресеі.

Рыга, 1. 11 На першым пасяджэнні эканамічнай канфэрэнцыі Прыватыцкіх дзяржав і Ресеі прысутнічалі делегаты Фінляндіі, Эстоніі і Латвіі. Ад Ресеі т. т. Мілочні Яшанаў Аляксандар, Арлоў Штэйн. На канфэрэнцыі была ўхвалена праграма, пропанованая расейскай делегаций. Уключаны пытаныні гандлю і грошовыя, пропанованыя Латвійскай делегаций. На другіх пасяджэннях высушаны даклады камісіі па пытаныніх: гандлёвай палітыкі, гандлёвых умоў, зьнішчэнні сцэцыяльных пошлін для Ресеі, рэзлюцыі аб ахове суднаў, якія зайдуць у чужыя парты, а гэтак сама рэзлюцыі аб заснаванні звягшыцься ўніяга эканамічнага бюро.

## Змаганье з голадам.

Пецэрбург — голадуючым.

Камісія дзяламоті голадуючым Татарскай рэспублікі атрымала ад Пецэрбургскага Савету 5 вагонеў ахвераванінні, у якіх зняходзіцца камісія, боткі, коўдры, краічы і міна.

Лепшы прыклад дзяламогі.

Шастакоўскі руднік выдзяліў у

нерабочы час на карысць голадуючых 5.000 пудоў вуглю.

Перасяленне дзяцей з градаўчых губерній.

У Вазынекскім павеце прыбыла некалькі сот дзяцей, якія размяшчаюцца на ўсіх власніццах павету.

Камітэт сюзу позыція ў Ташкенце арганізуе з сялян сабору

зіцічную мілицыю, якая забірае

дацей на мячовых прытулках.

## БЕЛАРУСЬ — ГАЛАДУЮЧЫМ

### Сыпіс ахвераванінні.

Цэнтральны камісія па да-а-хове голадуючым пры Ц. В. К. Беларусі атрымала вось іх зіцічных:

Ад поўднега кібуцу імя Рэзі Люксембург — 1.791.100 р., ад Ва-енсаўскай Камісіі па дзяламозе голадуючым — 31.144.496 р., ад Б. б. рускай Камісіі па дзяламозе голадуючым — 20.000.000 р., ад Магіскай Губернатарскай Народнай Савета — 5.638.561 р., ад Праўдзіцкай Народнай Савета — 1.484.586 р., ад Уполкінгічскай Народнай Камісіі Земельнага Гарадзкага Тэатру — 2.777.957 р., ад Мінскай Гарадзкай Тэатру — 306.000 р., ад Дзяржсправы — 149.000 р., ад сельскіх працаўнікоў № 1 — 94.848 р., ад Начальніка Рамонта Будаўніцтва Камісіі — 215.600 р., сі старастату фальваркі — 100.000 р., ад Начальніка Гарадзкай Мініцы — 5-й часці — 60.000 р., ад вёсенні паводку — 1.598.500 р., ад Н-га батальёна вёсак У. Н. К. — 2.145.200 р., ад Народнага суда — 1 га вучастку — 101.000 р., ад Саюзу Камікалай Гаспадаркі — 373.000 р., ад Мінскай Губернатарскай Савета — 570.427 р., ад Веніні-Дарожнага Атраду — 10.000 р., ад Мінскага Паветавага Вытакаўчага Камітату — 3.252.164 р., ад Мінскай Гарадзкай Мініцы — 4.898.908 р., ад 5-й Гарагаўскай Савета — 227.946 р., ад Учыненфоку Аляксандраўскай Чыгуноў — 1.895.493 р., ад дзяржара Лідда — 11.000 р., ад тав. Вайцюкаўскага — 16.000 р., ад кавалеры "Харчавік" — 2.000.000 р., ад Мінскай сілузы драварабобіні — 846.500 р., ад саюзу працаўнікоў ахвяты Беларусі — 212.186 р., ад працоўніцтва саюзу працаўнікоў ахвяты Незарусі — 60.260 р., ад Мінскай райбінай лінейной кантролі — 5.500 р., ад гарадзкой інспектарскай — 57.856 р., ад Мінскага Ето — 13.547.134 р., ад Н-га Ва-ву войск У. Н. К — 58.000 р., ад Учыненфоку Захадніх Чыгуноў — 4.758.147 р., ад маткі-матары і дзіцяці — 88.742 р., ад дзяцячага дому — 105.500 р., ад Заслаўскай ясельніцтва — 60.778 р., ад ровных «соб» па выдачы патрэбтаў — 7.000 р., ад сакратора Галоўміліцы — 160.250 р., ад Ратамозага культурна-асвяцільнага кібуцу — 39.150 р., ад Мінскай Губернатарскай Савета — 292.270 р., ад паветавага і гарадзкага камітэту К. С. М. Б. — 945.000 р., ад Узінскай труні — 2.353.900 р., ад кібуцу працаў при Мінскім Концэнтрацыйным лагеру — 92.000 р., ад тав. Сыцякляхова — 200.000 р., ад Падліхскага — 765.386 р., ад Саюзу драварабобіні — 2.787.900 р., ад Н-даўчайшай Кыціці Бечавусі — 20.000 р., Усяго — 116.329.625 р. А ўсёго з ахвятыні ўперад — 381.930.424 р.

Увесь год будуть дапамагаць. (Завод "Парэчча" Гомельскага пав.)

Культасвятах Дзяржавнага Шляховага заводу "Парэчча" на-стаяліца на паводзіце голадуючым 7 сінкіні, ад якіх атрымали

громы ў кібуці 101.8000 р. Перад

дзяціні ў Цэнтр. Камісію Беларусі

на дзяламозе голадуючым, а 4 п.

жыткі у Сунчукіні камісію.

З вёскі культаўцаў вымеждаюцца пастаўнікі спектакляў у ах-

ружных вёсках. Сяліне ліхтары юдзельцаў на сцэнатах.

Культасвята пастаўнікі і засунуты

з прамігу ці падаці. Далей

засунуты на сцэнатах на сцэнатах.

Які Дзюора сабрала голадуючым

паўгара мільёна рублёў.

Ца працаваць місіонерамі працаўнікамі Альбеты, шкользьми працаўніцамі М. Піарчык і Е. Левіцкай, рагнімі зрабіцца паселішчамі гарадзуючымі. Узлуща-шкользьмі дзяламентамі ад вёсакі

камісіі на дзяламозе голадуючым,

якія зараз жа пачалі зборы

рэзяўдзі ўсях жыхарства місіонероў.

Кожын дзве, що имуць місіонер-а: вінаж, малюні, візаж, карді, шпілакі, пачкі, чубкі, блюзы

да варнікі і іш. Пруд, быт і болшы баштоўнікі рэзяўдзі: фукшар-сцянь, хусткі, 4 пры краме.

З часам у ахвятыні былі ўсяг

чыні і другіх наслеўнікі і місія, якія ажча сім зрабілі жыхары

рэччу. Такім чынам сабраліся ка

ля 200 рэччу Ш-сьці дзэбінту

найчай — і хоціць гатоў. Б

у шкользьмі шынг-камітэту, а разам

з потерпі. Калі потерпі нареду

бывае біткоі набіта, голадуючым чынам, дзеды. Яны і разбройні на

місія паводы блесці. Калі потерпі

зэт блесціла (гэта было на 9 гадзін вечару), адбіяе

тінг, якім і камітэт: беларускі

хор праславіў калі дасесціх сін-е-вау.

</

## У панской Польши.

аб висылцы. Астатныя абгаворчы форму даху-  
чныя Средзня Літвы да Поль-  
ши.

Але вінкічча, што ў звязку  
з выбаром будзе адкіўкі з  
Вільні генэрал Жоўткоўскі, бо  
пакалі жадаюць прыдзе выбарам  
вагаць, што мы вырашэннем  
гэтага пытання на дужа зацікую-  
цены.

Каго жадаюць абімуть пана?

Гэдты наяд праваслаўным ду-  
хуноўцам.

Літоўскія віпаркіўкі веда-  
масьці паведамляюць, што Ніви-  
грудскі вівода зрабіў загад об-  
старателів Беральвацкага манастыру  
западаніц у самі кароткі тэрмін  
з'язменія манастыром будучы.  
Наогул, у астатні час адносін  
польскіх ужад да праваслаўных  
церкви сям'я дрэнія.

## Станоўчча ў Польшчы.

Прыехаўшы в Польшчу ў Кіев  
асобы ў гутарцы в супрацоўнікам  
рады тэлеграфаў агества Ук-  
раіні паведамлююць аб вялікім рэ-  
акцыйнім настроем пануючым за-  
апошнія дні ў Польшчы. Дарагоўля  
на харчы асабліва ў Варшаве вель-  
мі ўрасла, нама гітак сама апалау.  
З апошніх дні ў Варшаве а гітак  
самі і ў іншых буйных гардох  
Польчы паштрацца ў ўскладнені  
і разейці, які пасяіліся  
у Польшчы пасля 1914 году.  
Зъмешчанія кошту польскіх маркі  
ці генера, надбіжніці крэсі.  
Прыкметна ўмікаўанне венічных  
парты. На вуліцах вілася шмат  
францускіх генэралаў, якія наці-  
вяюць рэстараўны і зіежджаючыя хаты.

## Пёс сеўбоды.

У «Свабодзе» ад 1-га лістапада  
чытаем: Сёння «Свабода» друкун  
адзінствыя артыкулы Савікава  
Фёдаўфа. Чытач м нашым добра-  
вядомы рэлігійнай памяшаны-  
хой. Савікава і Дзэртаўль  
гілтоўна в спісе ў Польшчы. Фё-  
даўф він пасыль ў філії цікіе  
Полішчу дабр хвоні.

Разам з гілтоўфом «Свабоды» ёдна-  
тэледух. У свой час і ў іншім  
месце будзе вроблены вінік  
таго пайтар гадовай працы, які  
была вроблена ў Польшчы рэсей-  
скай пілітычнай групай Савікава  
разам з польскімі дзеячамі.

«Свабода» была гэтаі гэтага  
рулу ў рэсейска-польскіх колах  
сваёй газеты запала ў гэту ка-  
роткую, але дужа харктрую, гі-  
сторыю.

Ціпер у «Свабоды» вырван  
грунт дзялі прыцягу працы, і ў  
бліжайшы час тут у Варшаве гэта  
сцяг добрахвотна будзе слушаны  
вамі.

Але спрэту «Свабоды» мы пер-  
адаём тут у изўядыя рукі. Мы можем  
сказаць, што спрэту «Свабоды»  
з тымі ці іншымі залежа мі въм-  
неніямі ю сіяніца тут ні не ёс-  
тада дзеяль.

Сумныя слова патугаючага Саві-  
каўскага органу ўмізатычны і ду-  
жы пакладальнія. Яны к кожуць,  
што чорная арганізацыя расейскіх  
удзекаў ў Варшаве на мясыль  
супакідзе. Яны жадаюць цігніць  
барацьбу супроць сіеніка ўлада,  
яны жадаюць і спадзюцца яшчэ  
нямала рат іннесці пад тымі  
цінімі сцягамі расейскім прыцо-  
вікам.

Мэ павінні быць и варце!

## апошні час.

да ве кріні. Францыя мае на  
узвазе вольнасцю канчаткова пра-  
водзіць сваю палітыку ў Сіріі, на-  
важаючы ад Англіі. Будзе ўтворна  
шрокая федэрация, у якую ўвой-  
дуть, між іншымі, Сірыйскія дзяр-  
жавы: Алеппо, Дамаск.

## Каждычны гуртуюцца.

Чэка-шавіцкая, немецкая, поль-  
ская, мэд'ярочная і украінскія каму-  
ністы, якія жывуць у Чэка-славі-  
кі, на сваіх землях згадаюць  
згуртаванца ў ўсіх камуністич-  
ную партыю.

## НА МЯСЦОХ.

Узмащчынне школынай працы.  
(Бабруйск).

Праца па самабудацца жыхар-  
ства из карысці школьнай ужо наші  
рэспублікі. У горадзе Слуцкімі  
міністэрствамі жадаюць прыдзе  
выбарам вагаць, што мы вырашэннем  
гэтага пытання на дужа зацікую-  
цены.

—

## Цэмае балота.

(М. Грозаў, Слуцкага павету).

Цікі стаіць у чыстку Грозаве  
Дзяржавы праца ідзе хутка, толь-  
кі ў драматычным пурку нахвац-  
ва на чале. Быч, янич і ёсьць. У шко-  
ле іх маціца 5-6, але ўсё роўні,  
як і зусікім. Задумалі піса-  
цікі ў паку светкаль на ёс-  
тыні гандзічах і алваж пісі-  
цікі і сацьцікі вучыцеляму Мінччанка  
Іх з'яўляюцца ў адказе: «Шо?»  
Він дзіріць на падмоскі? Вы хота-  
це цікічудацца мікі, не паважа-  
е чымага... Ні, ніхт. Да і часу  
ямаю. У мене ніхт стужанак,  
а ёсьць гаспадыка, сывін, кур  
і звін іх толькі я же могу грацы!»  
Але пасыль гэлага ўжо мі не  
ніхт з'яўляюцца віверграцы да іншых  
вучыцеляў.

Нарэшце, гэтае мёртвіе балота  
з'яўляе сябе ўвалівіцца.

Вінішніе пытанне «Пісага-  
коўцы спектаклю на карысці

згуртаванца».

Пытанне гэтае збіраюцца ўз-  
дзялічыцца адзін з іншых

працоўнікаў гэлага тэатру.

Вінішніе пытанні ўз-  
дзялічыцца адзін з іншых

працоўнікаў гэлага тэатру.

—

## Выратавілі ад агню.

(М. Замошча, Слуцкага павету).

У Васылевіку Зіміні  
воласці Слуцкага павету  
з'яўляюцца пажар, якім з'яўля-  
еся гумін і хлебы і з іншым  
сіяніскім багаццем, але гэтым  
шчыбі не вадчыцца, кіб не па-  
західзіцца. Старшыня Чыпіцкага  
Вінішніка Вінішнага Камітуту  
Камітэцкі і зіграчы вінішнага  
адзінства адзінства. Вінішнік  
з'яўляюцца ў сіяніскім павету

адзінства. Вінішнік з'яўляюцца

адзінства. Вінішнік